

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дырэктар дзяржаўнай
установы адукацыі
“Гімназія г. Дзяржынска”
(подпіс) Л.С.Паўхлеб
19.03.2020

ПЛАН
правядзення выхаваўчай работы
ў гімназіі г. Дзяржынска на вясенніх канікулах
(30.03.2020-04.04.2020)

30.03.2020, ПАНЯДЗЕЛАК

№ п/п	Мерапрыемства	Час правядзення	Адказныя
<i>Фізікультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы</i>			
1	Падрыхтоўка каманды ЮІД да раённых спаборніцтваў	11.00-12.55	Басалай У.І.
2	Спартыўныя гульні, 8-10 кл.	13.30-15.30	Сцяпанаў І.Ф.
3	Спартландыя, 6А, 6Б кл.	12.30-13.30	Сцяпанаў І.Ф.
4	Спартландыя, 3 кл.	11.00-12.00	Пракаповіч А.Г.
<i>Работа аб'яднанняў на інтарэсах (гурткоў, секцый)</i>			
5	“Гісторыка-бытавы танец”, 10 кл.	9.30-11.45	Цімашэнка С.Ф.
6	“Вучуся творча думаць”	10.00-10.45	Ільющэнка Л.І.
7	“Свет псіхалогіі”	11.00-12.00	Гаршкова К.А.
8	“Хобістайл” (ЦТДіМ)	10.45-11.30	Лобазева Е.С.
<i>Бібліятэка гімназіі запрашае</i>			
9	“Бібліятэка запрашае ў госці” – гутарка, экскурсія, прагляд прэзентацыі пра бібліятэку.	09.00-10.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С.
10	“Маленькі прафесар” – выстава і агляд кніг аднаіменнай серыі	10.00-11.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С.
11	“Тэты цуд завецца – кніга”- мультымедыяная прэзентацыя.	11.00-12.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С.
<i>Дзейнасць СППС</i>			
12	Прававы занятак “Краіна парадку”	10.30-11.30	Фурса І.В.
13	Кансультацыі СППС (па запыце)	12.00-13.00	Фурса І.В.
14	Пазнавальная гульня “Кола права”, 5-6 кл.	13.00-14.00	Фурса І.В.
<i>Дзейнасць дзіцячых грамадскіх аб'яднанняў</i>			
15	Падрыхтоўка да конкурсу “Лідар года” (БРСМ)	11.00	Дубоўская В.А.
<i>Дзейнасць аздараўленчых лагераў</i>			
16	Аздараўленчы лагер “Пралеска”	08.00-16.00	Вялічка Г.У., Паўлоўская С.І.
<i>Мерапрыемствы клубаў</i>			
17	Клуб “ЮІД” падрыхтоўка да раённага слёту ЮІД	11.00-13.00	Басалай У.І. Нарэйка Д.Р.
18	Клуб “КЛІА” інтэл. гульня “Што?” “Дзе?” “Калі?”	12.00-13.00	Бурцава С.У.
<i>Мерапрыемствы ў класных калектывах</i>			

19	Конкурс на самае вясёлае і крэатыўнае фота «Ура! Канікулы», 5-11 кл.		Кл. кіраўнікі 5-11 кл.
20	Пазакл.мерапрыемства “Канікулы з карысцю”, 8 “А” кл.	11.30-12.30	Аляшэвіч А.А.

31.03.2020, АЎТОРАК

№ п/п	Мерапрыемства	Час правядзення	Адказныя
-------	---------------	-----------------	----------

Фізікультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы

1	Спаборніцтвы па настольным тэнісе, 5-6 кл.	10.00-12.00	Хацкевіч І.С.
2	Спаборніцтвы па баскетболе, 9-10 класы	13.00-15.00	Сцяпанаў І.Ф.
3	Гульня ў валејбол, 6-7 кл.	12.30-13.30	Басалай У.І.
4	Спартландыя, 4 кл.	11.30-12.30	Доўнар Д.І.

Робота аб'яднанняў па інтарэсах

5	“Гісторыка-бытавы танец”, 11 кл.	9.30-11.45	Цімашэнка С.Ф.
6	“Юны журналіст”	10.00-10.45	Мінько К.А.
7	“Шчаслівая англійская мова”, 4 кл	10.00-10.45	Тумас М.К.
8	“Хобістайл” (ЦТДіМ)	10.45-11.30	Лобазева Е.С.
9	“Рухомыя гульні”	11.00-12.00	Пракаповіч А.Р.
10	“Умелыя ручкі”	10.00-12.00	Самасейка Л.В.
11	“Taekwon-Do”	10.00-12.00	Макаранка С.В.

Бібліятэка гімназіі запрашае

12	“Кніжны калейдаскоп” – выстава кніг для дзяцей і падлеткаў	09.00-10.00	Буяноўская Л.С., Харлап А.М.
13	“Нацыянальная бібліятэка Беларусі” – віртуальная экскурсія.	10.00-11.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С.
14	“А ў мяне ў кватэры кот!” – размова за круглым сталом пра хатніх жывёл	11.00-12.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С.

Праца з бацькамі

15	Наведванне сем’яў навучэнцаў з мэтай вывучэння бытавых умоў пражывання (рэйд “Сям’я”, “Падлетак”)	14.00-16.00	Кл. кіраўнікі, пед. сацыяльны Фурса І.В
----	---	-------------	---

Дзейнасць СППС

16	Кансультацыі СППС (па запыце)	11.00-13.00 10.00-12.00	Фурса І.В. Гаршкова К.А.
17	Індывідуальная работа з навучэнцамі ўліковай катэгорыі	10.00-11.00	Фурса І.В.
18	Прававы занятак “Краіна парадку”	10.30-11.30	Фурса І.В.
19	Гульня “Прававы калейдаскоп”, 5 кл.	12.30 – 13.30	Рудэнка Р.Г.
20	“Спартыўны” брэйн-рынг, 7-8 кл.	13.00-14.00	Фурса І.В.

Дзейнасць дзіцячых грамадскіх аб'яднанняў

21	Падрыхтоўка да конкурснай праграмы “Міс гімназія – 2020”	13.00-14.00	Нарэйка Д.Р.
----	--	-------------	--------------

Дзейнасць аздараўленчых лагераў

22	Аздараўленчы лагер “Пралеска”	08.00-16.00	Вялічка Г.У., Калечыц І.П.
----	-------------------------------	-------------	----------------------------

Турысцка-краязнаўчая, экскурсійная дзейнасць

23	Завочнае падарожжа по свету “Свет без мяжы”, 5-11 кл.	дастанцыйна	Паўлоўская С.І. Кузаўкова А.М. Кл. кіраўнікі
24	Віртуальнае падарожжа “Запрашаем у Нясвіж”, 7 кл.	10.00-11.00	Доўнар С.У. Паплаўская А.А. Бараўцова В.Л. Прыбыльская Н.Л.

Праца з бацькамі

25	Анкетаванне бацькоў “Супрацоўніцтва з гімназіяй”		Мінько К.А.
----	--	--	-------------

Мерапрыемствы клубаў

26	Мерапрыемствы клуба юных выратавальнікаў-пажарных (у межах аздар. лагера)	09.30-11.00	Нарэйка Д.Р.
27	Клуб “ЮІД” падрыхтоўка да раённага слёту ЮІД	11.00-13.00	Нарэйка Д.Р. Басалай У.І.
28	Клуб “Крынічка” гульня “Моцнае звяно”, 8 кл.	10.00-11.00	Каладзінская В.У.

01.04.2020, СЕРАДА

№ п/п	Мерапрыемства	Час правядзення	Адказныя
-------	---------------	-----------------	----------

Фізкультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы

1	Секцыя па баскетболе, 8 кл.	09.00-10.55	Басалай У.І.
2	Спаборніцтвы па валеболе сярод 8-9 кл.	11.00-12.55	Хацкевіч І.С.
3	Спаборніцтвы па настольным тэнісе, 10-11 кл.	13.00-15.00	Сцяпанаў І.Ф.
4	Падрыхтоўка да спартыўных спаборніцтваў	11.00-12.00	Пракаповіч А.Г.

Работа аб'яднанняў на інтарэсах

5	“Вучымся творча думаць”	10.00-10.45	Ілюшэнка Л.І.
6	“Беларускі тэатр”	11.00-12.00	Хацкевіч А.Я.
7	“Вернісаж” (ЦТДіМ)	10.45-11.30	Ааса М.І.
8	“Рухомыя гульні”	11.00-12.00	Пракаповіч А.Г.
9	“Робататэхніка”	9.00-10.30	Кузаўкова А.М.
10	“Робататэхніка”	11.00-12.30	Трацэўская Л.Б.
11	“Літаратурная гасцёўня”	12.00-13.00	Раманава К.А.
12	“Цуда шашкі”	8.00-10.00	Хацкевіч І.С.
13	“Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі”	10.00-12.00	Чубіс К.А.
14	“Юны плавец”	14.45-16.30	Сцяпанаў І.Ф.

Дзейнасць СППС

15	Кансультацыі СППС (па запыце)	11.00-12.00	Фурса І.В.
16	“Я і закон”	12.00-13.00	Фурса І.В.
17	Дыскусія “Прычыны прыхільнасцей”, 9 кл.	12.30-14.00	Рудэнка Р.Г.
18	Наведванне навучэнцаў, якія пражываюць у апякунскіх сем'ях, з мэтай вывучэння бытавых умоў пражывання (рэйд “Сям'я”)	14.00-16.00	Фурса І.В., класныя кіраўнікі
19	Кансультацыі СППС (па запыце)	10.00-12.00	Гаршкова К.А.

Праца з бацькамі

20	Кансультацыя для бацькоў “Шляхі ўзаемадзеяння з падлеткам”	15.00-16.00	Рудэнка Р.Г
Бібліятэка гімназіі запрашае			
21	“Акадэмія вясёлых кніг” – выстава і агляд кніг гумарыстычнага характару да Дня смеху	09.00-10.00	Буяноўская Л.С., Харлап А.М.
22	“Чароўны свет птушак”- выстава і агляд кніг, віктарына, прагляд прэзентацыі (2-5 кл.)	10.00-11.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С
23	“Канікулы ў Прастаквашына” – выстава і агляд кніг Э. Успенскага, прагляд мультфільмаў	11.00-12.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С.

Дзейнасць аздарэўленчых лагераў

24	Аздараўленчы лагер “Пралеска”	08.00-16.00	Вялічка Г.У., Паўлоўская С.І.
----	-------------------------------	-------------	-------------------------------

Мерарыемствы клубаў

25	Клуб “ЭКА”, рашэнне алімпійднх задач	10.00- 11.00	Яраховіч С.К.
26	Клуб “Х-Stream” “How to Stay Safe during Spring Holidays”	10.00-11.00	Доўнар С.У.
27	Клуб “ЮІД” падрыхтоўка да раённага слёту ЮІД	11.00-13.00	Басалай У.І. Нарэйка Д.Р.

Мерарыемствы ў класных калектывах

28	Дыстанцыйны конкурс камп. малюнкаў “Вясна-час наддзей”	дыстанцыйна	Кузаўкова А.М. Трацэўская Л.Б.
----	--	-------------	--------------------------------

02.04.2020, ЧАЦВЕР

№ п/п	Мерарыемства	Час правядзення	Адказныя
Фізікультурна-аздарэўленчыя мерарыемствы			
1	Спаборніцтвы па валеболе, 7 кл	09.00-10.55	Хацкевіч І.С.
2	Спаборніцтвы па футболе 7кл	11.00-12.55	Сцяпанаў І.Ф.
3	Спабортландыя, 6В, 6М кл.	12.30-13.30	Басалай У.І.
4	Рухомыя гульні	13.30-15.00	Басалай У.І.
5	Падрыхтоўка да спартыўных спаборніцтваў	11.00-12.00	Пракаповіч А.Г.
Работа аб’яднанняў на інтарэсах			
6	“Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі”	10.00-12.00	Чубіс К.А.
7	“Тэхнастарт”	10.00-12.00	Калпак І.С.
8	“Юны паляўнічы і рыбалоў”	10.00-12.00	Самасейка Л.В.
9	“Шчаслівая англійская мова”	10.00-10.45	Тумас М.К.
10	Валейбол (секцыя для дарослых)	18.00-21.00	Кіраўніцтва УА
11	Прававы турнір	10.00-11.00	Галубковіч А.Ю.
12	“Хобістайл” (ЦТДіМ)	10.45-11.30	Лобазева Е.С.
13	“Taekwon-Do”	10.00-12.00	Макаранка С.В.
Бібліятэка гімназіі запрашае			
14	“Міжнародны дзень дзіцячай кнігі” – гістарычная гадзіна	09.00-10.00	Буяноўская Л.С., Харлап А.М.
15	“Свет ведаў адкрывае кніга”- інтэрактыўная гульня.	10.00-11.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С.
16	Віртуальнае падарожжа ў полацкі “Музей беларускага кнігадрукавання”	10.00-11.00	Буяноўская Л.С., Харлап А.М.

17	Рэклама адной кнігі “Города - побратимы Минщины и Подмосковья”, да дня аб’яднання народаў Беларусі і Расіі	11.00-12.00	Буяноўская Л.С., Харлап А.М.
----	--	-------------	---------------------------------

Дзейнасць СППС

18	Дзелавае гульня “Мы жывём па закону”	10.30-11.30	Фурса І.В.
19	“Я і закон” (індывідуальная работа з навучэнцамі ўліковай катэгорыі)	12.00-13.00	Фурса І.В.
20	Кансультацыі СППС (па запыце)	09.00-12.00 13.00-14.00	Гаршкова К.А. Фурса І.В.

Меропрыемствы ў класных калектывах

21	Он-лайн віктарына “Дзве сястры-Беларусь і Расія”		Галубковіч А.Ю.
----	--	--	-----------------

Дзейнасць аздарэўленчых лагераў

22	Аздараўленчы лагер “Пралеска”	08.00-16.00	Вялічка Г.У., Паўлоўская С.І.
----	-------------------------------	-------------	----------------------------------

Меропрыемствы клубаў

23	Клуб “ЮІД” падрыхтоўка да раённага слёту ЮІД	11.00-13.00	Басалай У.І. Нарэйка Д.Р.
24	Клуб “Гармонія” віктарына “У свеце гукаў”	11.00-12.00	Ліпская А.А.

03.04.2020, ПЯТНІЦА

№ п/п	Меропрыемства	Час правядзення	Адказныя
----------	---------------	--------------------	----------

Фізікультурна-аздарэўленчыя мерапрыемствы

1	Рухомыя гульні	09.00-11.00 13.00-14.00	Басалай У.І. Хацкевіч І.С.
2	Спаборніцтвы па міні-футболе	11.00-13.00	Хацкевіч І.С.
3	Спабортландыя, 7А-7М кл.	12.30-13.30	Сцяпанаў І.Ф.

Работа аб’яднанняў на інтарэсах

4	“Школа вядучых”	14.00-15.35	Дубоўская В.А.
5	“Гадзіна футбола”	14.00-15.00	Доўнар Д.І.
6	“Вернісаж” (ЦТДіМ)	10.45-11.30	Ааса М.І.

Бібліятэка гімназіі запрашае

7	“Для вас, настаўнікі” – агляд артыкулаў з часопісаў па выхаванню і адукацыі.	9.00-10.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С.
8	Прагляд фільма “Спірыт-душа прэрыі”	10.00-11.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С.
9	“Цудоўны казачнік”- літаратурная гульня-віктарына па казках Х. К. Андэрсэна да 215-годдзя пісьменніка (1805-1875).	11.00-12.00	Харлап А.М., Буяноўская Л.С.

Дзейнасць СППС

10	Гульня “Свет прафесій будучыні”	10.00-11.00	Гаршкова К.А.
11	Кансультацыі СППС (па запыце)	12.30-14.00	Гаршкова К.А.
12	Дзелавае гульня “Мы жывём па закону”	10.30-11.30	Фурса І.В.
13	“Прававы калейдаскоп”, 6 кл.	11.30-12.30	Рудэнка Р.Г.

14	Рэйд “Вольны час”	16.00-18.00	Фурса І.В.
Мерапрыемствы ў класных калектывах			
15	Майстар-клас “Святочны настрой”	дыстанцыйна	Сухарава М.С. Барута Н.С..
Дзейнасць аздараўленчых лагераў			
16	Аздараўленчы лагер “Пралеска”	08.00-16.00	Вялічка Г.У. Паўлоўская С.І.
Мерапрыемствы клубаў			
17	Клуб “Інфо” “Steam-запрашае”	12.00	Трацэўская Л.Б.
18	Клуб “ЮІД” падрыхтоўка да раённага слёту ЮІД	11.00-13.00	Басалай У.І. Нарэйка Д.Р.

04.04.2020, СУБОТА

№ п/п	Мерапрыемства	Час правядзення	Адказныя
Фізікультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы			
1	Рухомыя гульні	09.00-12.30	Сцяпанаў І.Ф.
2	Спабортландыя, 8А-8М класы	12.30-13.30	Сцяпанаў І.Ф.
Работа аб’яднанняў на інтарэсах			
3	“Taekwon-Do”	10.00-12.00	Макаранка С.В.
4	“Робататэхніка”	09.30-12.30	Пашкевіч Т.Ю.
5	“Юныя інспектары дарожнага руху”	8.30-10.00	Басалай У.І.
6	“Вернісаж” (ЦТДіМ)	10.45-11.30	Ааса М.І.
Бібліятэка гімназіі запрашае			
7	“Падарожжа ў краіну часопісаў” – круглы стол	10.00-11.00	Буяноўская Л.С., Харлап А.М.
8	“Мы – сябры “Вяселкі” – вясёлая гадзіна.	11.00-12.00	Буяноўская Л.С., Харлап А.М.
Дзейнасць СППС			
9	Кансультацыі СППС (па запыце)	9.00-10.00 9.00-10.00	Гаршкова К.А. Фурса І.В.
10	Настаўніцка-бацькоўскі патруль	Па графіку	Кіраўніцтва УА
11	Кіналекторый “Тайны едкага дыму”, 7 кл.	12.00-13.30	Рудэнка Р.Г.
Дзейнасць дзіцячых грамадскіх аб’яднанняў			
12	Падрыхтоўка да прыёму навучэнцаў у акцыябраты, ў рады БРСМ	10.00-13.00	Дубоўская В.А., Нарэйка Д.Р.
Дзейнасць аздараўленчых лагераў			
13	Аздараўленчы лагер “Пралеска”	08.00-14.00	Вялічка Г.У., Паўлоўская С.І.

У час вясенніх канікул

праводзяцца **акцыі**: раённая экалагічная акцыя “Парастак”,
акцыя па збору макулатуры “Мая праца ўліваецца ў працу маёй Радзімы”;
у рамках дзейнасці настаўніцка-бацькоўскага патруля пройдуць **рэйд**ы “Апека”,
“Падлетак”, “Сям’я”, “Вольны час” (14.00-16.00);
Кіраўнік МА класных кіраўнікоў 5-11 класаў (подпіс) С.І.Паўлоўская

